



МАСТАЦКІ СВЕТ ГРЫГОРЫЯ ЦАМБЛАКА І ТРАДЫЩЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАГА КРАСАМОЎСТВА

Татьяна КАЗАКОВА (Мінск, Беларусь)

Мастацкі свет выдатнага царкоўнага дзеяча і пісьменніка XIV–XV ст. Грыгорыя Цамблака фарміраваўся на аснове паўднёваславянскай і ўсходнеславянскай літаратурных традыцый, якія ўваходзілі ў сферу візантыйскага ўплыву. З глыбокай старажытнасці творы візантыйскіх рытараў (Іаана Златавуста, Іаана Дамаскіна) і выдатных славянскіх працаведнікаў (Іларыёна, Кірылы Тураўскага, Клімента Ахрыдскага) шырока распаўсюджваліся на землях усходніх і паўднёвых славян, у манастырах Афона і Канстанцінопала.

У працах Бушміна А. С., Каваленкі В. А., Ліхачова Дз. С., Мальдзіса А. І. глыбока асэнсаваны шматбаковы характер праблемы традыцый і пераемнасці ў літаратуры. А. С. Бушмін піша: „Сэнс <...> духоўнага ўзаемаабмену заключаецца не ў накапленні аднародных з'яў, а ў імкненні да багацця і разнастайнасці, да яднання дасягненняў, да стварэння новага, якое арганічна ўключае лепшае з таго, што было створана раней“ [8, 14].

У XI ст. мітрапаліт Іларыён напісаў „Слово о Законе и Благодати“, якому ўласціва „адзінства патрыятычнай ідэі і шырокага агульна-чалавечага універсалізму“ (Дз. С. Ліхачой), у XII ст. тураўскі епіскап Кірыла стварыў каля сямідзесяці твораў, якія прынеслі яму славу „другога Златавуста“. Літаратурная дзеянасць Грыгорыя Цамблака на беларускіх землях адбывалася ў перыяд росквіту Вялікага княства Літоўскага. Князь Вітаўт выношваў ідэю разрыву дыпламатычнай вуніі з Польшчай, у яго абвастыліся адносіны з Маскоўскім князем Васілём і мітрапалітам Фоціем, таму ён і вырашыў паставіць Грыгорыя Цамблака на мітраполію „Кіева і ўсёй Літоўскай дзяржавы“. І. Б. Грэкаў прыводзіць цікавае пісьмо лівонскага магістра, у якім той піша, што „Вітаўт абраў <...> патрыярха ў Літве і разлічвае прывесці у паслушэнства гэтаму патрыярху масквішчанаў, наўгародцаў, пскавічоў, адным словам, усе рускія землі“ [10, 295]. Вядома і тое, што ў гэты час будзеца шмат цэркваў і манастыроў у Брэсце, Слоніме, Слуцку, а ў сталіцы дзяржавы — Вільні — цэрквы пераважалі над касцёламі [11, 92–95].

На пачатку 1414 г. князь Вітаўт склікаў сабор іерархаў Вялікага княства Літоўскага, на якім прапанаваў адасобіцца ад маскоўскай мітраполіі і прызначыць свайго мітрапаліта, бо Фоцій, „седяху на столе митропольствием всея Руси“, не займаецца манастырамі, цэрквы разбураюцца і бяднеюць, „много чиниша не по правилом апостолским и отеческим“ [3, 33].

Князь Вітаўт накіраваў у Канстанцінопаль дэлегацыю на чале з Грыгорыем Цамблакам за блаславеннем, але канстанцінопальскія патрыярхі не пажадалі падзелу ўсходнеславянскай царквы і не задаволілі просьбу беларуска-літоўскага князя.

15 лістапада 1415 г. па прапанове князя Вітаўта ў Навагародку быў скліканы спецыяльны сабор праваслаўных іерархаў, на якім без згоды Канстанцінопала на мітраполію Кіева і „всея Руси“ быў паставлены Грыгорый Цамблак. Князь Вітаўт разаслаў „Акруговую грамату“, дзе афіцыйна паведаміў пра „поставление въ сань Киевского митрополита Григория Цамблака“ [4, 35].

Прымяочы паставленьне, Грыгорый Цамблак выявіў мужнасць і самаахвярнасць, бо яго аддалі анафеме і канстанцінопальскія патрыярхі, і Фоцій, які назваў Кіеўска-Літоўскага мітрапаліта „мятежніком, поставленным от неправеднага сборища“, „отлученным і проклятым“.

Мітрапаліцкая кафедра спачатку знаходзілася ў Кіеве, але пасля 1416 г., калі Кіеў быў разбураны ханам Эдыгеем, Грыгорый Цамблак перанёс яе ў Вільню, а сваёй рэзідэнцыяй зрабіў Наваградак.

Прамое дачыненне да асобы Грыгорыя Цамблака мае думка М. Бядзяева: „Чалавек па сваёй унутранай прыродзе ёсць нейкі вялікі свет — міракосмас, у якім адлюстроўваецца і знаходзіцца ўесь рэальны сусвет і ўсе вялікія гістарычныя эпохі“ [6, 19].

Творчая дзейнасць Грыгорыя Цамблака ў Вялікім княстве Літоўскім была надзвычай плённай. На беларускіх землях ён напісаў шэраг твораў розных жанраў: пахвалы святым і гістарычным асобам („Слова пахвальнае Дзімітрыю“, „Слова пахвальнае Яўфімію“), пропаведзі („Слова на Узнясенне Ісуса Хрыста“, „Слова на Успенне Багародзіцы“, „Слова на адсячэнне галавы святога і слаўнага прарока і папярэдніка і Хрысціцеля Іаана“, „Слова ў тыдзень кветканосся“, „Слова на Уздвіжанне“, „Слова на Праабражэнне“), палемічны твор „Слова як трymаюць веру немцы“, прамовы („Сповед веры“, „Слова пахвальнае айцам Канстанцікага сабора“, „Прывітальная прамова Марціну V“), духоўны верш „На Успенне Багародзіцы“, справавыя дакументы „Акруговае пасланне літоўскага вялікага князя Вітаўта“, „Саборная грамата літоўскіх епіскапаў“.

Асэнсаванне гістарычнасці быцця і праблема зямнога прызначэння чалавека знаходзіцца мастацкае афармленне ў „Слове о Законе и Благо-

дати“ мітрапаліта Іларыёна, у прытчах Кірылы Тураўскага, у „Слове пахвальнym Яўфімію“ Грыгорыя Цамблака.

Мітрапаліт іларыён, усладуячы хрысціянства, „зрабіў прадметам свайго разгляду лёс усяго чалавецтва“ [9, 39]. Таленавіта выкарыстоўваючы прынцып лагічнай дэдукцыі, ад агульнафіласофской праблемы (узаемаадносіны Старога і Новага Запаветаў) ён пераходзіць да тэмы Русі, ухваляе яе першахрысціцеля князя Уладзіміра. Усладуячы Русь як роўную сярод іншых хрысціянскіх народаў, іларыён надае пропаведзі патрыятычнае гучанне: „И донележ стоит мир, изми ны от руку чужих; и да не нарекутся людие твои: людие пагубний, и стадо твое: пришельцы в земли не своея; да не рекут страны: где есть Бог их? И не попушают на ны скорби и гладу и напрасных смертий, огня и потопления, да не отъются малодушний милости твоя?“ [12, 105]. У „Слове пахвальнym Яўфімію“ Грыгорый Цамблак з горыччу згадвае сваю спакутаваную радзіму — Балгарью, падкрэслівае, што тырнаўскі патрыярх „от въсех предпочтено судив отчъство, к тому пакы възвращает ся“ [22, 160]. Думкі пра лёс радзімы яднаюць гэтыя творы і робяць іх актуальнымі і блізкімі для ўсіх народаў у розныя часы.

Будучыню свайго народа мітрапаліт іларыён бачыць шчаслівай і радаснай. У пахвале князю Уладзіміру ён кажа: „Виждь и град величеством сияющь, виждь церкви цветущи, виждь христианство растуще, виждь град иконами святых освящаем блистающеся, и тимианом объухаем, и хвалами и божественными пениями святыми оглашаем?“ [12, 96]. Пачуццё трывогі за свой народ, які знаходзіцца ў турэцкай няволі, працінае творчасць Грыгорыя Цамблака. Пісьменнік, таленавіта аздабляючы свае творы элементамі драматычнага эффекту, шырока выкарыстоўваючы біблейскую сімволіку, абвінавачвае шматлікіх ворагаў хрысціян. Абарона роднай веры і культуры, усладуленне нацыянальна-культурных дзеячаў ва ўмовах турэцкага нашэсця былі глыбока патрыятычным актам Грыгорыя Цамблака. На фоне падзеяў біблейской гісторыі, спалучаючы прыёмы абстрагавання і псіхалагічнай пранікнёнасці, пісьменнік паказвае „унутраны“ свет Яўфімія Тырнаўскага, яго хрысціянскія дабрачыннасці і грамадзянскую пазіцыю.

У „Слове пахвальнym Дзімітрыю“ мітрапаліт Вялікага княства Літоўскага закранае праблему ўзаемаадносін царкоўнай і свецкай улады. Ён абвінавачвае тых уладароў, якія жорстка ставяцца да сваіх падначаленых і непаслядоўныя ў веры. Асабліва ўхваляе подзвіг Дзімітрыя Салунскага, які ахвяруе жыццём у імя хрысціянскіх ідэалаў. Пісьменнік, выкарыстоўваючы прынцып „двойнога адлюстравання“ [24, 29], прыёмы „извітия“ слоў, сцвярджвае, што насілле — праява бездухоўнасці.

З пазіцыі хрысціянскай маралі прапаведнік намагаецца раскрыць псіхалогію забойцы ў „Слове на адсячэнне галавы Іаана Хрысціцеля“: „Коима очима възре на небесного онаго и пустыннаго мужа, съдя в благоленне устроени? Како приступи, како извлече меч? Како не утьрпе нечистаа рука, наносима на святую шею?“ [47, 259]. Сінтаксічны паралелізм з яскравай тэндэнцыяй да ізахроннасці коланаў узмацняе экспрэсіўнасць пропаведзі.

Значнае месца ў творчасці сярэднявежных рытараў займала праблема маральнага ўдасканалення чалавека. М. Бядзяеў пісаў, што „хрысціянства ўпершыню прызнала бясконную каштоўнасць чалавечай духоўнасці“ [6, 92].

Кірыла Тураўскі ў „Прыгчы пра душу і цела“, у „Слове пра чалавека і пра нябесныя сілы“ і ў „Слове святога Кірыла“, разважаючы пра духоўнае і цялеснае, нябеснае і зямное, паказваючы дваццаць „мытарств“ чалавека, абапіраючыся на аўтарытэты евангеліста Мацвея, Іаана Багаслова і апостала Паўла, сцвярджае, што „высотою и величеством невозможна изглаголить усты человеческими“ [23, 388]. У творах тураўскага епіскапа праз багатую біблейскую вобразнасць і цытацию тэкстаў Свяшчэннага Пісання, твораў візантыйскіх рытараў яскрава адчуваецца прыярытэт духоўнага над цялесным, ён верыў у магчымасці чалавечай души дасягнуць нябеснага Царства. У гэтай сувязі А. А. Кожынава слушна заўважае: „... комплексны воблік свету ў свядомасці чалавека складваецца як за кошт рэальнай рэчаіннасці, так і за кошт рэчаіннасці ідэальнай, якая канцептруеца ў свядомасці чалавека ў асноўным пад ўздзеяннем тэкстаў“ [14, 21].

Пісьменнік-ісіхаст Грыгорый Цамблак успрымае чалавека як вышэйшую разумную істоту, дзеля якой Бог стварыў свет. Філасофія ісіхастаў пабуджала да ўнутранай духоўнай актыўнасці, дынамічнага самазасяроджвання ў малітве, да самаудасканалення асобы, бо ісіхасты разглядалі чалавека як „адзіную псіхасаматычную істоту“ [20, 291]. Таленавіта і прыгожа паказаў пісьменнік значэнне для ўсіх хрысціянскіх народаў творчай дзейнасці Кіпрыяна: „... в нем беаше любовь нелицемерна, яже закону и пророкам глава, благодаць во устну излиянна, смиренномудрия крайний предел, Авраамово странноприимство или наче богоприимство, целомудрие Иосифово, Моисеева благодать, и своеплеменником милование, Иово терпение, Аароново священнолепие, Самаилова твёрдость, Давидова кротость, Соломонова премудрость, Илиина ревность, Данилово разсуждение“ [27, 31]. З новазапаветных герояў ён параўноўвае Кіпрыяна з апосталам Паўлам, які распаўсюджваў хрысціянства ў многіх краінах. Спалучаючы элементы мастацкага абстрагавання і канкрэтызацыі, пісьменнік уключае асобу Кіпрыяна ў кантэкст сусветнай гісторыі. Вобраз

героя набывае рысы звышзямнога чалавека. Градацыя думкі Грыгорыя Цамблака прасочваецца ў арганічным пераходзе ад дзейнасці герояў біблейскай гісторыі да асабістых перажыванняў і пачуццяў. Адбываецца „выхад“ на вертыкаль славеснага пляцення, што дазваляе пераадолець абмежаванні лінейнага члянення традыцыйных формул“ [15, 94].

Адной з цэнтральных ідэй усходняй патрыстыкі М. Бядзяеў лічыў ідэю тэозіса, ператварэння сусвету [7]. Так, тэма ператварэння была ўласціва і для ўсходнеславянскіх рытараў XI — XII ст., і для творчасці Грыгорыя Цамблака.

На думку мітрапаліта Іларыёна, прыняцце хрысціянства, „веры благодатной“, ператварыла Русь: „Бывшем намъ слепомъ и истинынааго света не видящемъ, нъ въ лъсти идолъстии блудящемъ, къ сему же и глухомъ отъ съпасенааго учения помилова ны Бог — и въсия и въ нась светъ розума“ [12, 64]. Шматлікія цытаты з кнігі прарока Ісайі пераконваюць у неабходнасці і гістарычнай абумоўленасці ператварэння. С. Ф. Кузьміна заўважае: „... значны Біблейскі цытатны фонд, які акумулюе ўніверсальныя сэнсы, выкарыстоўваецца аўтарам у пэўнай і выпрацаванай выключна ім сістэме“ [17, 125].

Цэнтральний ідэяй творчасці Кірылы Тураўскага з’яўляецца духоўнае ператварэнне чалавека пры дапамозе кніжнай асветы. У „Прычы пра душу і цела“ тураўскі епіскап сцвярджае: „Добро убо, братье, и зело полезно еже разумевати нам божественныхых писаний ученье: се и целомудрену душю стваряет, и к смирению прилагает ум, и сердце на реть добродетели възъстряет, и всего благодарствена створяет человека, и на небеса к горним обещанием мысль приводит, и к духовным трудом тело укрепляет, и преобидити сего настоящаго житья, славы и богатства творит, и всея житийскоя света сего печали отводит“ [23, 429]. Шматлікія гомеатэлеўты узмацняюць уражанне велічнасці і значнасці гэтага працэсу.

Для Грыгорыя Цамблака ідэя ператварэння з’яўляецца дамінантнай, бо ў аснове яго светапогляду было ўяўленне пра разумовую малітву і фаворскі свет, свет ператварэння, які папярэднічаў царству Бога. Згодна з тэорыяй ісіхастаў, чалавек пры дасягненні вышэйшай ступені духоўнай дасканаласці мог убачыць фаворскае свяцло, водбліскі якога маглі адбіцца і на ім. Вучэнне ісіхастаў аб ператварэнні чалавека — гэта, па сутнасці, тэорыя творчага працэсу. Тэарэтык ісіхазму Грыгорый Палама вучыў, што менавіта дар творчасці вылучае чалавека і надае яму асаблівае месца ў сусвеце. Вядомыя царкоўныя і культурныя дзеячы адрозніваюцца харызматычнымі талентамі, бо творчасць — гэта кеносіс, патрабуе ад чалавека напружання фізічных і духоўных сіл: „Не бо токмо уча, или вешаа, но и зримъ, просто достоин бе всякоа добродетели учение въ зрящихъ душахъ вселити“ [27, 28].

Сярод твораў, якія Грыгорый Цамблак напісаў у Новагародку і Вільні, вылучаецца „Слова на Ператварэнне Господа Бога Ісуса Хрыста“, якое захавалася ў шматлікіх рукапісных зборніках [28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46]. Пропаведзь уражвае эмацыянальнасцю, духоўнай глыбінёй, імкненнем паказаць евангельскія падзеі ў кантэксце хрысціянскай гісторыі (Ев.Мцв. 17.1—9). Менавіта ў гэтым творы прапаведнік вызначае свой мастацкі стыль: „певец издалеча плетя песнь“ [26, 200]. На аснове псалома (Псалтыр 67.16) Грыгорый Цамблак стварае гімн Фаворскай гары, дзе адбылося духоўнае Ператварэнне Ісуса Хрыста: „гора божия, гора усыреная, гора тучна, гора, яже благовали Бог жити в нея“ [26, 200 зв.]. Аўтар творча асэнсоўвае біблейскія образы і падзеі, супастаўляе гару Фавор са старазапаветнымі гарамі — Сіаем, Харывам і Аракатам — як свято і цемру, падкрэслівае, што Фавор — гэта месца над гэтым светам, „уединенно и пусто“. Сведкамі падзеі, якая адбывалася на гары Фавор, з'яўляюцца старазапаветныя героі — Майсей і Ілля: „Моисеи на гору возшед, во облак вниде, закон приемля, но мрачен и темен ... тамо убо сень бяше закона ... где же самая истинная благодать простираше...“ [26, 206 зв.]. Новазапаветныя апосталы Пётр, Іаан і Якаў асэнсоўваюць Ператварэнне Ісуса Хрыста як перамогу святла над цемрай, ператварэнне рэчыўнага ў духоўнае: „адамова лица стыдъ очисти хотя“ [26, 208]. Грыгорый Цамблак уключочае ў пропаведзь і палеміку з Акіндзіным¹: „Зриши ли, како от преумножения евангелисты скверная еретиком, яко же некоторые пуще мечеви, языки пресекают?“ [26, 201 зв.].

Манументальнасць падзеі, эмацыянальнае напружанне ў фінале пропаведзі дасягаецца шматлікім анафарычнымі паўторамі: „сей прекланяются горы, сей дароносят холми, сию чтут острови, сию ублажают поля, сию послушают юдоли, сию хвалят пустыня, сию превозносят вертепе, сию орошают облацы, сию прохлаждают ветри, сию воспевають птицы, сию желают иноци“ [26, 207]. У цэнтры ўзвышаецца Ісус Христос у промнях фаворскага свяціліща.

Безумоўна, ў пропаведзі Грыгорыя Цамблака, як і ў пропаведзях Кірылы Тураўскага, асноўным прынцыпам арганізацыі тэксту з'яўляецца экзегезіс. Пры гэтым ён таленавіта пераплятае біблейскія цытаты, алюзіі з Бібліі, выкарыстоўвае шматлікія тропы і фігуры, каб асэнсаваць асноўную ідэю ісіхастаў — прыроду фаворскага свяціліща.

Дарэчы, першыя даследчыкі творчасці Грыгорыя Цамблака адзначалі, што стыль пропаведзяў мітрапаліта Вялікага княства Літоўскага вельмі блізкі да пропаведзяў тураўскага епіскапа Кірылы [19].

¹ Грыгорый Акіндзін — візантыйскі царкоўны пісьменнік, філософ, прыхільнік вучэння Варлаама, лічыў, што толькі веды і вопытд аюць чалавеку ісціну.

Магчыма, меў рацыю І. І. Каліганаў, які выказаў думку, што „пры пераездзе з адной славянскай краіны ў другую ў межах праваслаўнага рэгіёна кніжнікі даволі тонка адчувалі гэтыя адрозненні і чуна на іх рэагавалі“ [13, 200]. Ю. К. Бегуной дастаткова пераканаўча паказаў тыпалагічную агульнасць твораў урачыстага красамоўства ў паўднёвых і ўсходніх славян [5, 38—51]. Пропаведзям Кірылы Тураўскага ўласціва стройная кампазіцыя, шматлікія дыялогі, ампліфікацыя тропаў і стылістычных фігур. „Для сярэдневяковай медытатыўнай літаратуры, — адзначаў С. С. Аверынцаў, — асабліва шмат даўла тэхніка рытарычнай ампліфікацыі — майстэрства рабіць прамову пашыранай і тым павышаць сілу яе ўздзеяння“ [2, 115]. У пропаведзях Грыгорыя Цамблака шырока выкарыстоўваецца цытацыя і метафарычная ампліфікацыя, думка часта паўтараецца, выкарыстоўваючыя розныя прыёмы *elocutio* — рытарычныя пытанні, воклічы, звароты і г. д. Напрыклад, у „Слове на Успенне Багародзіцы“ матыў смутку ўзмацняючы шматлікія пытальныя канструкцыі: „Почто отлете от нас, своих рабов, голубица неблазненная? Почто удалися от нас горлица сладкогласная? На кого возрим прочие? Кто нам провещает? Кто же отъ навет Иудейских печаль нашу утешит?“ [48, 430]. У выказанні пачуцця адчуваецца „пераадольванне слова“ [18, 11], што дазваляе прапаведніку выказаць дадатковы „звышсэнс“: матыў смутку спалучаецца з ідэяй вялікасці Багародзіцы. Грыгорый Цамблак выкарыстоўвае ўсе прыёмы экспрэсіўна-эмацыйнальнага стылю, пераконвае інтанацыяй, рытмам, рытмічныя варыяцыі дазваляюць вяртацца да асноўнай тэмы, якая пры гэтым падкрэсліваецца і набывае мастацкую экспрэсію. Адметнымі асаблівасцямі пропаведзяў Грыгорыя Цамблака з'яўляеца несуразмернасць частак (экзордыум, нарацыя, канклузія), непаслядоўнасць развіцця сюжэта, вар’іраванне думкі.

У творах Кірылы Тураўскага кніжная асвета з'яўляецца сродкам дасягнення духоўнай прыгажосці і выратавання чалавека. У „Прычыне пра душу і цела“ прапаведнік канкрэтназуе гэту думку: „Тако обретый божественных книг скровища — пророческих же и псаломъских и апостольских и самого Спаса Христа спасеных словес истинный с рассуждением разум, — уже не себе единому есть на спасение, но инем многим послушающим его“ [23, 429]. Грыгорый Цамблак адзначае рэлігійна-асветніцкую дзейнасць свайго настаўніка: „пастырь Христова стада“ Яўфімій перадаў царкве новыя кнігі — „скрижали истинно небесного съкровища“ [22, 196]. Пісьменнік лічыць навыпраўленыя тэксты крыніцай шматлікіх ерасей, падрабязна распавяддае пра працу тырнаўскага патрыярха па выпраўленню богаслужбовых тэкстаў.

У „Слове на Узнясенне Ісуса Хрыста“ цытаты з біблейскіх кніг таксама выконваюць ролю стылістычнага цэнтра, пропаведзь складаецца

з ритмічна пабудаваных стылістычных перыядаў, уражанне велічнасці свята ствараеца чаргаваннем анафар і эпіфар:

Достояше бо престаревшамуся
От новаго обновитися
И недужному от врача исъцелитися,
И оумершему от живота воскреситися,
И осужденному подъ грехомъ
От безгрешного свободитися,
И тленному от нетленного обезтленитися,
И земному от небеснога вознесетися [26, 304 адв.].

Канструкцыю „тленный — нетленный“ аўтар абнаўляе і пашырае. Стварае паліптотан² „тленному от нетленного обезтленитися“, які надае пропаведзі экспрэсіўнасць.

Выказванні біблейскіх герояў, псалмы ствараюць аснову твора і выклікаюць розныя асацыяцыі і аналогіі. Напрыклад, псалом „Восшел Бог при восклицаниях, господь при звуке трубном“ [46, 6] творца распаўсюджваў, абагульняў і пашыраў у адносінах да свету:

Взыде богъ в воскликновении,
Господъ во гласе трубне,
И паче въ лепоту,
Достояше бо цареви съ воскликновениемъ
Всходъ имети,
Воскликновение бо воспроведание и
Возношение народное есть
На царьхъ бываемо и победителехъ [26, 306 адв.].

Стрыжнявое слова перыяду „воскликновение“ ў інтэрпрэтацыі Грыгорыя Цамблака з'яўляецца сродкам вар'іравання сэнсавага комплексу: псаломнай прароцтва — зямное прызнанне Хрыста. Спалучаючы па прынцыпе градацыі ў вобразе Хрыста цара і пераможцу, прапаведнік сцвярджае яго Боскую існасць, а потым паказвае яго ўзнясенне на неба: „мыслены силы славяхау, воспевахау, хваляху т рисотую песнь, приношаха дароношненіе, дивляхуся толикуму восхождению, и с плотию владычески восходяша от земля, и трепетомъ одержими, горнешамъ силамъ врата взятияи повелевахау“ [26, 306 адв.].

Пісьменнік акцэнтуе ўвагу слухачоў на тым, што Хрыстос пакутуе дзеля выратавання чалавечтва: „Но почто окровавлены и пронзены оуды носиши, бесстрастный божеством? Точило, — глаголаше, — истоптахъ

² Паліптотан (ад грэч. Polyptotan — назапашванне) — стылістичная іфгура.

единъ, кровь свою излияхъ единъ за всехъ“ [26, 307]. Выкарystоўваючы сінанімічную, цытатную і метафарычную ампліфікацыю, Г. Цамблак знаходзіў „агульнае, абсалютнае і вечнае ў прыватным, канкрэтным і чалавечым <...> хрысціянскія ісціны ва ўсіх з’явах жыцця. Пропаведзі Грыгорыя Цамблака ўражваюць величчу духоўнага сэнсу, глыбіней пазнання і прыгажосцю выказвання“.

Даследчыкі царкоўнай музыкі адзначаюць, што Грыгорый Цамблак увёў у беларускіх храмах балгарскі распей. Захаваўся адзіны духоўны верш-гімн Цамблака „На Успенне Багародзіцы“ — сінтэз слова і музыкі. Пачынаецца верш традыцыйным зачынам:

Днесь владычица и Богородица,
Пресвятая Дева царица,
Преходит от земных к премирным,
ко царю царствующему,
к сыну своему и Богу. [49; 4]

Урачыстасць і глыбокі сэнс падзеі перадаюць рытарычныя воклічы і хайрэтызмы (услайлenni), чаргаванне ікасаў і кандакаў — строф акафіста:

Радуйся двере жизни,
Радуйся горо присенная,
Радуйся мосте приводяй всех,
Иже верою Твое представление чтушая
Къ вечному.
Подобает бот и матери Божии,
Яко царице, царьскими добродатами дароноситися. [49; 6]

У заключнай частцы верша аўтарскі зварот да Багародзіцы прасякнуты зямнымі клопатамі:

Царице небесная и многопетая Владычице!
Сродна писвоения не забуди и не оскудеи
Назирающся,
Не забуди царя и град, и люди,
Иноци и прости. [49; 6]

Безумоўна, пры стварэнні духоўнага верша Г. Цамблак абавіраўся на багаты вопыт антычных рытараў — Рамана Сладкапеўца, Грыгорыя Вялікага, Іаана Дамаскіна, ўаана Златавуста [гл. 1].

Думку Іларыёна пра раўнапраёу ўсіх народаў, якія далучыліся да хрысціянства, Грыгорый Цамблак, які жыў у іншых гістарычных умовах, творча развівае. Гістарычны лёс славянскіх народаў прапаведнік бачыць у праваслаўным адзінстве. На Канстанцікім саборы ён кажа: „Христос съедини нае крещением и ко волным страсти грядым“ [21, 151]. Конан У. М. адзначае, што ў той час барацьба за праваслаўе была канкрэтна-гіста-

рычнай формай барацьбы за палітычную незалежнасць і нацыянальна-культурную самастойнасць беларускага народа [гл. 16].

Такім чынам, канцэптасфера мітрапаліта Іларыёна, епіскапа Кірылы і мітрапаліта Грыгорыя Цамблака вельмі блізкая, прааведнікі ў традыцыйныя сюжэты ўключалі найбольш значныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця, таленавіта развівалі грэка-славянскую традыцыю ўрачыстага красамоўства. Творчасць Грыгорыя Цамблака, красамоўная і экспрэсіўная, адпавядала зменам у духоўным жыцці беларускай народнасці, сведчыла аб плённасці міжславянскіх літаратурных сувязей і традыцый.

ЛІТАРАТУРА

- Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев.** — Москва: Наука, 1977. — 320 с.
- Аверинцев, С. С. Поэты / С.С. Аверинцев** Москва: Языки русской культуры, 1996. — 364 с.
- Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. 1340—1506.** СПб., 1846. — № 23.
- Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. 1340—1506.** СПб., 1846. — № 25.
- Бегунов, Ю. К. Ораторская проза Киевской Руси в типологическом сопоставлении с ораторской прозой Болгарии / Ю. К. Бегунов // Славянские литературы. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. — С. 38—51.**
- Бердяев, Н. Смысл истории / Н. Бердяев.** — М.: Мысль, 1990. — 173 с.
- Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : В 2 т. / Вступ. ст., сост., примеч. Р. А. Гальцевой.** — В. 2-х т. Т.1. — М. : Искусство : ИЧП „Лига“, 1994.
- Бушмин А. С. Межлитературные связи и преемственность-закономерность литературного развития // Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур.** М. 1986. — С. 14—34.
- Горский, В. С. Образ истории в „Слове о законе и благодати“ Иллариона / В. С. Горский // Человек и история в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Сборник научных трудов.** — Киев: Наукова думка, 1987. С. 39—50.
- Греков, И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV — XV вв.).** И. Б. Греков Москва: Наука, 1975. — 521 с.
- Грицкевич, А. П. Положение православной церкви в Белоруссии в XIV — XVI веках (до Люблинской унии 1569 г.) / А. П. Грицкевич // Христианизация Руси и белорусская культура. Материалы конференции. Минское епархиальное управление, 1988. — С. 90—113.**

- Иларион.** Слово о Законе и Благодати / Сост., вступ. ст., пер. В. Я. Дерягина, реконстр. древнерус. текста Л. П. Жуковской, comment. В. Я. Дерягина, А. К. Светозарского. М.: Столица, Скрипторий, 1994.
- Калиганов, И. И.** Некоторые черты литературного общения болгар, русских и сербов в эпоху средневековья / И. И. Калиганов // Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литературу. М., 1986.
- Кожинова, А. А.** Интровертированный образ мира в текстах Кирилла Туровского./ А. А. Кожинова — Минск: БГУ, 1999. — 201 с.
- Колесов, В. В.** Средневековый текст как единство поэтических средств языка / В. В. Колесов // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Редколлегия: А. А. Алексеев, О. А. Белоброва, Д. М. Буланин, Н. В. Понырко, М. А. Салмина. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. — Т. 50. — С. 92—99.
- Конон, В. М.** Становление и развитие эстетической мысли Белоруссии (Х в.—1917 г.): Автореферат дис. д-ра философских наук / В. М. Конон. Минск, 1981. — 33 с.
- Кузьмина, С. Ф.** „Слово о законе и благодати“ митрополита Илариона: новые аспекты изучения (тысячелетняя традиция восточнославянской книжной культуры) / С.Ф. Кузьмина // Славянські літератури ў канцексце сусветнай. Ч. 1. Мінск., 2000.
- Лихачёв, Д. С.** Стиль на Тырновска литературна школа и неготово значение и развитие на староруска литература / Д. С. Лихачёв // Език и литература. 1976. № 5. — С. 11. М.: Наука, 1975. — 519 с.
- Макарий.** О Григории Цамблаке, митрополите Киевском, как писателе / / Известия Императорской Академии Наук. Отделение русского языка и словесности. Т. VI. 1875. С. 97—153; Вадковский, А. Древнерусская проповедь и проповедники в период домонгольский / А. Вадковский // Православное обозрение. Москва, 1881. — С. 73—101.
- Мейендорф, И. Ф.** О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. / И. Ф. Мейендорф // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1974. — Т. 29: Вопросы истории русской средневековой литературы. Памяти В. П. Адриановой-Перетц. — С. 291—306.
- Никольский, Н. К.** Материалы для истории древнерусской духовной письменности / Н. К. Никольский // Сборник отделения русского языка и словесности. Т. 82. № 1—8. СПб., 1907. — С. 148—152.

- Русев П., Гълъбов И., Давидов А., Данчев Г.** Похвално слово за Евти-
мий от Григорий Цамблак. София, 1971.
- Слово святого Кирилла // Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі:**
Жыццё. Спадчына. Светапогляд / А. А. Мельнікаў. Мінск: Беларуская
навука, 1997. — 462 с.
- Станчев, Кр.** Поетика на старобългарска литература / Кр. Станчев. —
София. 1982.
- Цамблак Григорий.** Слово на Преобразение Господа Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа // НБ Беларусі. Адзел рукапісаў і старадрукаў.
№ 214. Торжественник, XVIII ст., С. 200 зв.
- Цамблак, Г.** Слово на Вознесение Иисуса Христа // Торжественник.
Адзел рукапісаў і старадрукаў НБ Беларусі. № 214. С. 304 адв.
- Чтения в обществе истории и древностей российских. Кн. 1. М., 1872.
- БРАН,** Збор таварыства старавераў, № 37. Торжественник, XVIII ст.,
284 лл., лл. 236—244 зв.
- БРАН.** Архангельскі збор, № 24. Зборнік жыццій, казанняў і павучанняў,
XVII ст., паўустаў, 298 л., сл. 274 зв. — 282 зв.
- БРАН.** Асноўны сбор, Пралог, XVII ст., паўустаў, 741 л., С. 169—177.
- БРАН.** Асноўны сбор. Торжественник, XVIII ст., скорапіс і паўустаў. 414
м., лл. 351—357.
- БРАН.** Збор В. Т. Дружыніна, № 337. Торжественник, XVIII ст., скорапіс,
425 лл., лл. 359—369 зв.
- ДзБ РФ,** Збор Тройца-Сергіевай лаўры, ф. 304, № 680. Мінея Чэцця,
жнівенъ, паўустаў, XVII ст., 444 лл., лл. 185 зв. — 199 зв.
- ДзБ РФ.** Збор Рагожескіх могілак, ф. 247, № 724. Торжественник, XIX
ст., паўустаў, 246 лл., лл. 198—212.
- ДзБ.РФ.** Збор Строева, ф. 292, № 24. Мінея Чэцця, жнівенъ, XVII ст.,
паўустаў, 415 лл., лл. 51—60 зв.
- ДзГМ.** Збор Уварава, № 854. Зборнік, паўустаў, XVII ст., М. 18 зв. — 26
зв.
- ДзГМ.** Сінадальны збор, № 996. Мінея Чэцця, ліпень, паўустаў, 1144 лл.,
лл. 908—910.
- ДзГМ.** Сінадальны збор, № 997. Мінея Чэцця, жнівенъ, паўустаў, 1569
лл., лл. 85 зв. — 94.
- ДзГМ.** Чудаўскі збор, № 317. Мінея Чэцця, жнівенъ, паўустаў, 678 лл.,
лл. 168—177.
- ДзПб.** Волкаўскі збор. № 20. Торжественник, XIX ст., паўустаў, 574 лл.,
лл. 338—346 зв.
- РНБ.** Збор А. А. Цітова, № 1322 399. Зборнік, XVII ст., паўустаў і скорапіс,
39 лл., лл. 3—9.

- РНБ.** Збор Салавецкага манастыру, № 370. Торжественник, XVIII ст., паўустаў, 394 лл., лл. 237—248 зв.
- РНБ.** Збор таварыства старавераў, № 2. Торжественник, XIX ст., паўустаў, 275 лл., лл. 232—240.
- РНБ.** Новы збор рукапісных кніг, 1928. 74, Торжественник, XVIII ст., паўустаў, 311 лл., лл. 169—178 зв.
- РНБ.** Новы збор рукапісных кніг, 1948. 100, Торжественник, XIX ст., паўустаў, 679 лл., лл. 469зв. — 478.
- РНБ. Ф. А. Талстога,** № 205. Зборнік, XVII ст. беларускі скорапіс, 306 лл., лл. 223—227.
- Нацыянальная Бібліятэка Беларусі. Адзел рукапісаў і старадрукаў. № 214. Торжественник, XVIII ст., 419 лл., лл. 200 зв. — 207 зв.
- Цэнтральная акадэмічная Бібліятэка Літвы. Вільнюсскі збор. № 105/199/
Жыцця святых.
- Ундольский В. М.** Замечания для истории церковного пения в России //
Чтения в обществе истории и древностей Российских. 1846. № 3.
С. 4—6.